





НЕПАРАДКІ У СТАЛОВАЌ

Сталоўку № 2 менскага трэста кафе і рэстарану наведваюць у дзень сотні людзей. Але амаль кожны наведвальнік застаецца незадаволеным. Аб гэтым сведчыць вялікая колькасць скаргаў, запісаных у кнігу. Толькі за першую декаду ліпеня запісана 47 скаргаў.

Кніга запоўнена скаргамі на грубасць афіцыянтаў, на аблічванне, часам «забіваюць» ішч рэшту. Сталы брудныя. Выгляд афіцыянтаў неахайны, яны часта працуюць без халатаў. Каб паабедзець, трэба некалькі разоў прасіцца ў чаканні стравы, а потым у чаканні разліку.

Загадчык сталовай да наведвальнікаў груба адносіцца. «За тое, што я выказаў сваё незадавальненне, — піша ў скарге Койданаў, — Рубін аблаяў мяне дураком і сволаччу».

Торш за ўсё, што скаргі пакідаюцца без вынікаў. Нямага рэагавання няма. Трэсту кафе і рэстарану трэба ўлічыць гэта і наладзіць работу ў сталовым.

А. КУШАЕУ.

РАМОНТ МЛЫНОУ САРВАН

У Каласкоўскім раёне 9 вядзеных млыноў, 3 нафтавых, 2 паравых і 51 ветраны. 3 гэтыя млыны і 3 вядзеных млынаў, 2 нафтавых, 1 паравы і п'яцца ветраных зусім не працуюць. Кіраўнікі арганізацый, якім належыць гэтыя млыны, аб рамонце іх не турбуюцца.

Каласкіні амаль з усёго раёна вымушаны прывозіць збожжа для памалу ў раёны камбайнаў. Аднак камбайн ніяк не можа справіцца з перамолам такой вялікай колькасці збожжа. Утварыцца чары на 5—6 дзён. А гэта значна адбіваецца на ўрабачай кампаніі.

Сезон памалу пачаўся. Неабходна тэрмінова адрамантаваць усё млыны.

МУРАУЕУ.

ПА СЛЯДАХ НЕАПУБЛІКАВАННЫХ ЛІСТЭМ

Каласкіні Г. А. пісаў у «Звязду», што ў калгасе «Полымя», Клінінскага сельсавета (Смяцкаўскі раён), Кудзін Міхася і Качан А. тэрыторыю калгасаў.

Пракурор Смяцкаўскага раёна паведаміў нам, што факты падвердзіліся. Кудзін і Качан перададу суду.

Грамадзянка Трайцова Палагея, жыхарка м. Прапойск, прабіла «Звязду» дамаганні ў выглядзе вышлага 14-радовага сшытка. Навальнік кіравніцкаму ВССР гэтага сшытка паведаміў нам, што сшыткі Трайцовай знойдзены і дастаўлены бацькам.

Каласкіні Г. у калгасе «12 годзе Кастроўскай рэвалюцыі» (Мельніцкі раён) пісаў аб элачыннай бегасадарэўцы, далучанай старшынёй калгаса Хвацкім.

Старшыня Мельніцкага раённага камітэта паведаміў, што ўсе факты, указаныя ў лісьце каласкіні Г. А., падвердзіліся. Хвалік раённаму агульнаму стоду калгаснікаў азнаў а работы. Старшыня калгаса абраны камітэт Рубоў. Равнянкам прыняты меры па адрамантаванню калгаса.

Забяспечыць поўную нагрузку камбайнаў!

КАМБАЙНЕР ЛОЙКА УБРАЌ 140 гектараў

СЛУЖК. Фёдар Лойка ў Старобінскай МТС працаваў з 1933 года трактарыстам на ХТЗ, пасля на ХТЗ. За ўдарную работу ён быў накіраван на курсы камбайнераў, якія скончыў на выдатку.

На выпуску камбайнераў тав. Лойка даў абяцанне тав. Гінало, Галандоў і Бонюку—убраць у гэтым годзе на сваім паўночным камбайне 250 гектараў замест нормы 130 гектараў. Сваё абяцанне Лойка выканаў. Да 29 ліпеня ён ужо ўбраў каля 140 гектараў. Першыя ліні ўбраў на 6—7 гектараў, наступна павялічваючы сваю выпрацоўку і даўшышы яе да 19 гектараў (28 ліпеня).

Аб сваёй рабоце Фёдар Лойка расказвае:

— Я работу арганізаваў так, што камбайн працуе поўным ходам. На работу выходжу ў чатыры гадзін раніцы, сачу за прасыханнем збожжа і ў 5 гадзін раніцы прыступаю да ўборкі на % захвату, бо зярно ішч вільготнае. З 8 гадзін раніцы працую на поўны захват, а з 8 гадзін вечара зноў пераходзіць працаваць на % захвату.

Машынарактарная станцыя (директар Казлоў) склала ўсе ўмовы для бесперабойнай работы камбайна. Камбайнер і трактарыст жывуць у асобнай чыстай абсталяванай кватэры, забяспечаны літаратурай. Вечарам падвоззяцца вынікі работы, дзе выяўляюцца недахопы, нямецкае план работы на наступны дзень.

Фёдар Лойка спаборнічае з камбайнерай Копыльскай МТС Мінуе Лябей.

Дрэнна арганізавана была работа камбайна ў Грэскай МТС. Дрэнна працаваў камбайн асабіста ў калгасе «Гігант». Першыя дні быў іспраўны трактар, прыходзілася працаваць з вільготнай нагрузкай.

— Я, — кажа камбайнер Зінкевіч, — з свайго боку раблю ўсё, каб камбайн працаваў добра. Калі МТС і калгас створаць належныя ўмовы, то мы будзем працаваць па стаханавскаму. Да 28 ліпеня Зінкевіч убраў 67 гектараў. Асобныя ліні ён убралі па 9—10 і 11 гектараў.

Добрыя паказальнікі ў рабоце камбайнераў Танюскай МТС Кубышкі і Давыдовіч. За час свайой работы яны ўбраў 74 гектараў, 28 ліпеня ўбраў 11 гектараў збожжа.

КАМБАЙН ПРАЦУЕ З НАПОЎНАЙ НАГРУЗКАЙ

На палях сёлгаса імя Влукера, Ашчынскага сельсавета, Смяцкаўскага раёна, працуе камбайн заводу «Комунар». За першыя дні жытва камбайн убрал 60 гектараў жыта. Камбайн жне чыста. Ні каляна не застаецца на полі. Вымагал надзвычай добры.

Аднак ён працуе з напоўнай нагрузкай. За камбайнам не замапыены участкі, а праз гэта бываюць сістэматычныя пераезды і прастоі. Недастае тары для адвозкі зярна, а таму букер разбураецца неасвечасова.

Пав. ЕЗЕРСКІ.



Уборка жытвы ў калгасе «Рассвет», Жлобінскага раёна.

Фото Я. Салавейчыка.

БЯЗДЗЕЙНАСЦЬ І БЛАГАДУШША СУРАЖСКОЙ МТС

СУРАЖ. 6150 гектараў ішчы тэра ў гэтым годзе ўбраць у расе. На машынае перабленне прыпадае 1450 гектараў. Аднак з 19 ільноперабілак «ВНІІ-5» 6 зусім не працуюць. Машынарактарная станцыя не ведае, як працуюць і астатнія 13 ільноперабілак. Няма ніякіх вестак, колькі вымераблена ішчы машынамі. Учоты работы ільноперабілак МТС зусім не ведае.

«ВНІІ-5» працуюць дрэнна. У п'яцікі метра ад МТС, у калгасе «Ударнік», ільноперабіла палымі дзямі праствояе.

— Не працуюць перабільныя севякі, — скарыцца перабільчык Іваню.

— Я, — гаворыць ён, — некалькі разоў аварачаўся да механіка Шароўскага, інструктара па ільноперабілакам Апанасені, гаварыў самоу дырэктару МТС т. Аўласенку. Усе яны абяцаюць правярць, наладзіць, а на самай справе і па сёньняшні дзень нічога не робіцца. Прастойнае машына, стаю без работы і я. За 6 дзён я вымерабіў толькі 3 гектары.

Іваню — не выключнае. Машыніст Ігнаценка, які працуе на «ВНІІ-5» у калгасе «Культурна», за 5 дзён вымерабіў 10 гектараў. Па 6—7 дзён працягалі ільноперабілак у калгасе «Пабуда», «Варп», імя Калініна, імя Сталіна, «Свабодны труд» і г. л.

У дрэннай рабоце машыны відавочна выключнае прычынаў.

вата выключна кіраўніцтва МТС. Якое не працялае клопатаў аб машынах і людзях. Алізін з пераважных ільноперабільчыкаў т. Бунаў кажа:

— Я сістэматычна выконваю ў перавыканнае норму выпрацоўкі. Даю па 6—8 гектараў у дзень. Я мог-бы даць ішч больш, але мяне МТС не забяспечыла патрэбным прыладамі. У мяне, напрыклад, не хатне ключоў для ўраўнявання машыны. Няма памочніка. 25 ліпеня машына прастаяла 2 гадзіны і трыццаць таму, што свечасова не падавалі гаручага.

МТС мае больш 40 ільноперабілак «Комсомолец». Усё ішчы іх рамантавалі, а ішч тым ні адна іх на полі не працуе. Іх закінулі.

Ударніцкі і стаханавскі рух сярот перабільчыкаў і трактарыстаў Суражскай МТС не знаходзіць сабе месца. Праўда, асобныя стаханавцы, а іх усюго 1—2 чалавекі, паказваюць узоры свайой работы. Ільноперабільчык Шамелюў ішч дзень замест нормы ў 4 гектары выпрацоўвае па 8 гектараў. Перабільчык Вунаў таксама сістэматычна перавыконнае норму выпрацоўкі. Але іх металы робіць не перадаюцца астатнім ільноперабільчыкам і трактарыстам. Замест большынага кіраўніцтва работніцкай МТС (дырэктар МТС Аўласенка, нам. дырэктара на палітчасці Хайроў) працялюць апаруітэчыню бяздзейнасці і благадушша.

А. ЗАРУБЕЖНЫ.

ВЕСТКИ З ПАЛЁУ

Сем ільноперабілак Крывічскай МТС за 11 дзён работы вымерабілі 352 гектары ішчы. Стаханавец Манаранна Сяргей на сваёй машынае выпрацоў 92 гектары, Гатоўчын Антон 63 гектары, Гінайна Тацяна — 61 гектар.

Дырэктар МТС АЛФІМАУ. Помпапіт БЕРЫНА. Ільноперабільчык Копыльскай МТС тав. Дарэшыч на 28 ліпеня перавыканаў план ільноперабілення. Нормы 50, а выканава 56 гектараў ільноперабілення.

АУХІМОВІЧ. Ільноперабільчык тав. Гарбачоў і трактарыст Зенчына Хойніцкай МТС на 28 ліпеня вымерабілі 77 гектараў ішчы. Ільноперабільчык Ігменік і трактарыст Шайноў 50 гектараў, ільноперабільчык Чубанюў і трактарыст Бебурю — 51 гектар, ільноперабільчык Сяілаў, трактарыст Сотнікаў — 60 гектараў, ільноперабільчык Лебедзь і трактарыст Дзюмень — 70 гектараў, ільноперабільчык Храмнікова і трактарыст Рыманюў — 65 гектараў, ільноперабільчык Сідарэна і трактарыст Цярэшычана — 60 гектараў.

Усёго па Хойніцкай МТС вымераблена 671 гектар ішчы.

ШЫЛЕКА.

ПЕРШЫМІ РАЗЛІЧЫЛІСЯ З ДЗЯРЖАВАЙ

Калгас «Чырпны бараніт», Горкаўскага сельсавета, Чарэньскага раёна, паспахава спраўляецца з уборкай ураджаю і малой збожжавых. На 27 ліпеня калгас поўнасьці разлічыўся з дзяржавай, збожжа 152 п'яцітэры высокакаснага збожжа.

А. АСТАПЕНЯ.

ВЫКАНАЛІ ЗБОЖЖАПАСТАЌУ

Калгас імя Гікало і імя Калініна Чарчынскага раёна першымі ў раёне поўнасьці выканалі план збожжапастанак. Калгас імя Гікало даў 8,475 кілаграм, а імя Калініна 14,042 кілаграм збожжа. Усё збожжа высокага якасці.

ЛІПСКІ.

ШТУРМАУШЧЫНА ЗАМЕСТ БОЛЬШЭ-ВІЦКАЙ АРГАНІЗАЦЫЌ РАБОТЫ

Засталіся лічаныя дні да тэрміну злучы ў эксплуатацыю новых школ. Пропант тэхнічнай гатоўнасці пабудаваных даўно нізікі. Становіцца вельмі напружанам.

І вось па адкрыты сход партарганізацыі Менбуда, прысвечаны школьнаму будаўніцтву з'явілася не больш 20 беспарэйных работчых, а заняты на школах 1000 работчых... Гэта факт сам па сабе красамовна характарызуе становішча партыйна-масавай работы сярот работчых Менбуда. У сваім вялікім дакладзе аб становішчы школьнага будаўніцтва па Менску, дырэктар Менбуда тав. Голубаў ні слова не сказаў аб разгорнутым стаханавскаму руху, аб соцсаборніцтве і яго выніках.

Прычыны ясны. Арганізацыйны стаханавскі метадаў работы нішто не займаецца. Нішто не ўлічвае і не дапамагае асобным работчым-стаханавцам павышаць прадукцыйнасць працы, нішто не займаецца пашырэннем і палупрацягнутым стаханавскім метадаў работы на школьных будоўлях. Гэта павяржае і сакратар парткома тав. Даманян, які прама заяўляе, што стаханавцы на будоўлях ёсць, але імі нішто не кіруе, нішто не дапамагае.

Комуністы на вытворчасці, за пекатарыні выключылі, нічога не выяўляюцца з усёй масы работчых будаўнікоў. Праўда, брыгада атрыкоўчыкаў кандыдата партыі Фішчына выяўляецца тым, што дае самоу... нізкую якасць трыкоўкі.

Асобныя комуністы-стаханавцы, як Кучынскі і ішчы, не сустрачаюць ніякай дапамогі і кіраўніцтва. Комсамоўская арганізацыя на школьным будаўніцтве зусім не ачуваецца.

Такім чынам, галоўныя сілы, якія ладзілі веці за сабою беспарэйнаму масу работчых, у рух не прыведзены. Не дасягнуў свайой мэты і адкрыты партсход 27 ліпеня г. л., які можна назваць адкрытым можа толькі таму, што ён праводзіўся пад адкрытым небам, але ніяк не па складу сваёй уздзейнасці.

У ратачыны месіцы—май, чэрвень, ліпень—будуўніцтва школ было пущана на самаіде. А калі ў сярэдзіне ліпеня атдзельна, што да 1 жніўня школы здалі не будуць, — кіраўнікі Менбуда кінуліся ў бок самай грубай штурмаўшчыны. Але нават і гэту штурмаўшчыну яны не здолелі арганізаваць так, каб атрымаўся патрэбны эфект.

Залікаюць работчых працаваць вечарамі, выходнымі дзямі. Але не забяспечваюць, каб у гэтыя часы на пабудовах знаходзіўся б інжынерна-тэхнічны персанал. Быў рад выключыць, калі атрыкоўчыкі прыходзілі на работу ў выходныя дні і іх не забяспечвалі падносна матэрыялаў.

У чаду штурмаўшчыны кіраўнікі Менбуда не заўважаюць, што ў іх дзесяткі работчых хадзіць без спраўкі. На пабудове школы на вуліцы Мяснікова 70 падносных работчых адукоўваюць 20 атрыкоўчыкаў (гэта пры наяўнасці паўдзінкі!). Выварныя горы сямца, будоўнічых атыкоўкі заграмаджаюць будоўнічых плавоўкі, перамаджаюць працаваць, а іх не ўбраюць... з-за недахопу работчай сілы.

Трэба сказаць, што, не гледзячы на дрэнную работу дырэцыі і парт-

кома Менбуда, усё-ж большасць работчых напруджае ўсе сілы, каб школы аддаць да тэрміну. Але Менбух па-рапейнаму не забяспечвае пабудовы патрэбнымі матэрыяламі і інструментамі.

У двух школах—па Чырвонаармейскай і вуліцы Мяснікова—падоўгі робіцца партыяны. Для ўкладкі паркетаў патрэбны невідзіныя рэчкі, якія ўкладваюцца ў фасках паміж дзямі брускімі паркету. Гэта дробны, аляк вырабляецца в атыкоўкі друціны. І усё-ж Менбух і яго масторні (дырэктар тав. Ільчын) не могуць бесперабойна падаваць на пабудовы гэтыя рэчак.

Адна з галоўных і, да рэчы, самых праблемных работ на будоўніцтве школ аздае тымоўска. Менбух і гэту работу не забяспечвае матэрыяламі. На пабудове школы на вуліцы Энгельса няма вапны. Прывозяць яе невідзіны партыямі. Тут-жа атапаўніч і трыкоўка. А тэхнічныя нормы вятэрачына забараняюць тынкоўку сажка-заганайнай вапнай.

Матэрыялы работчым таксама не забяспечаны інструментамі і высокакаснамі матэрыяламі. Такой дробнай як пензелькаў, рызаў для малароў, адзек сабяжынаў, Менбух (завацьчык Прас) «не аддое дастаць». Не хатне шпакі, скіпаўды, нажэяныя атыкоўкі крэйды,—усёж не пераважыць. Важна тое, што адзек сабяжынаў Менбух дрэнна працуе.

Усё гэта сведчыць аб тым, што кіраўніцтва і партарганізацыя Менбуда не зразумелі палітычнага значэння ўзгоднага на іх партыі і ўрадам задання, не забяспечылі свечасовай і абраважаснай пабудовы сталінскіх школ.

Не наляжаць належнай увагі школьнаму будаўніцтву і месіяны райкомы партыі. Варшавіцкі райком, які аб'явіў і партарганізацыю Менбуда, абмежаваўся тым, што прымаўшаў самае работніка да школы на Шырокай вуліцы толькі таму, што гэта школа будавалася на яго тэрыторыі. Праўда, будавалася тав. Грышман працуе надрэна і школа на Шырокай вуліцы за апошнімі ліні даволі хутка будавалася. Але Варшавіцкі райком не заікаваўся тым, як партарганізацыя Менбуда забяспечвае сканчэнне пабудовы ўсіх месічных школ. Яны працялюць комуністы-кіраўнікі Менбуда, ці аўдыюцца комуністы на вытворчасці перадавікамі стаханавскіх метадаў работы, які мабілююцца маса работчых на выкананне ваажнага партыйнага задання, — усё гэтыя пытанні застаюцца па-заўважна Варшавіцкага райкома партыі.

Варшавіцкаму райком і выключы работніка на «сваё» школу, то астатнія райкомы нават гэтага не зрабілі. Кагановіцкі райком ІІІ(б)УВ усюль не кіраўніцка школьным будоўніцтвам, калі не лічыць дробнай увагі на ішч больш дробных пытаньнях.

Асабінай увагі патрабуе школьнае будаўніцтва з боку Сталінскага райкома, на тэрыторыі якога знаходзіцца самая атыяныя школьнае будоўніцтва 20 атрыкоўчыкаў (гэта пры наяўнасці паўдзінкі!). Выварныя горы сямца, будоўнічых атыкоўкі заграмаджаюць будоўнічых плавоўкі, перамаджаюць працаваць, а іх не ўбраюць... з-за недахопу работчай сілы.

Трэба сказаць, што, не гледзячы на дрэнную работу дырэцыі і парт-

Я. РУБЕНЧЫК.

ВАЕННА-ФАШЫСЦКІ МЯЦЕЖ У ІСПАНІЌ

Прайшло пяць месіцаў, як у Іспаніі на выбарх перамоу народны фронт. Пяць месіцаў ва ўладзі знаходзіцца ўрад, які складзены з левабуржуазных дэмакратычных партыі — рэспубліканскай левай і рэспубліканскага саюза. Гэтыя партыі ўваходзяць у народны фронт і апыраюцца на шырокі коды сячыннай і дробнай буржуазыі, інтэлігенцыі, часткі салдатаў. Урад карыстаецца падтрыманнем сацыялістычнай і камуністычнай партыі. Ён праводзіць праграму народнага фронту.

І пасля пяці месіцаў у краіне выбухае вайсковы мянеж. Улімаюцца генералы, якія займаюць адкааенныя пасты — урадавага камісара ў Марока, вайсковы камандантаў на астравах і ваажныя частка гарадзіннага гарызону і такіх буйных цэнтрав, як Толедо, Бургос, Вальядолід, Сарагоса, Барселона, Севілья. Да паўстанцаў далучаецца частка вайсковага флоту.

Чым гэта растлумачыць? Ключ да разумення падзей у Іспаніі мы знаходзім у палітыцы левага ўрада Іспаніі за апошнія пяць месіцаў. Лева-буржуазныя партыі далучыліся да народнага фронту для выратавання дэмакратыі ад фашысцкай пагрозы. Іны зразумелі, што ў сучасных умовах барацьба з фашызмам немагчыма без апары на асноўным сілу дэмакратыі — на работчых. Але лева-буржуазныя партыі не зразумелі другога. Іны не зразумелі, што ў абстапоўцы абстрактнай класавай барацьбы абарона дэмакратыі з апары на работчых супроць фашызма патрабуе: перапраць, правядзення і ажыццяўлення ваажнага заданч буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі ў прыватнасці рашучых мер па вырашэнню і рашучых мяр па вырашэнню аграрнага пытання; па-другое, бя-

літаснага падаўлення контррэвалюцыі, падрыў усёх яе асноўных навіцый, поўнага яе разбаражэння. У рэзультате такога неразумення палітычна абстапоўка з боку левабуржуазных партыі, урадава палітыка аднозіваўся двоіснаста і неспаспаўнасна. У адносінах пратэарыята ўрад дэкрэтыраваў абратны прымё на работу работчых і служачых, звольненых у сувязі з кастрычніцкімі паўстаннямі ў 1934 г., і ўплату ім кампенсаций. Выдаваў дапамогу афарам фашыскага тэарору. Прымушаў прадпрыемстваў да захавання ішчыноўскага сацыяльнага законадаўства. Усё гэта, натуральна, закарнала інатарсы прадпрыемстваў, але і не паабудзіла іх магчымаці барацьбы. У той-жа час гэтыя меры задовольні поўнаста пратэарыят не змагалі. На самай справе, не гаворачы ўжо аб тым, што не былі ажыццяўлены ні нацыяналізацыя ваеннай прамысловасці і зааржаўнага банка, ні ўстанаўленне рабатога або дзяржаўнага кантролю на прадпрыемствах, не быў няваг прыняты закон аб стражэйшым захаванні работчага часу і аб мінімальным стаўках зарплаты. У бескастрычым уладзіні капіталістаў застаўся прадпрыемства і банкі.

У галіне аграрнай палітыкі ўрад пад неапарэтым пільнам рэвалюцыянага салянтства правяў палы раз мер у інатарсы прапоўных вецкі. Урад пайшоў на ўзаканенне правядзення камітэты і бядкамі зямельных законаў. Прыступіў звыш таго да землеупарадкавання (за п'яць месіцаў зямлю атрымава звыш 100 тысяч сімействаў супроць 7 тысяч за першыя тры гадзі рэспублікі). З гэтай мэтай канфіскавала некалькі сот тысяч гектар зямлі роднай зямлі. Прымушаў меры да звароту зямлі сотням тысяч арандатараў, сагнаўшы мяр рашучыя за два гадзі яе гэспіналаранна (1934—35 гг.). Пры-



мушаў памешчыкаў да захавання сацыяльнага законадаўства ў адносінах працы батракоў. Але і тут мы бачым тую-ж карціну, што і ў адносінах работчых. Гэтыя меры, па сутнасці закрываючы інатарсы памешчыкаў, але не падрываючы самай асноў—буйнага землеўладання, у той-жа час далае не поўнасна заавадзіваючы інатарсы прапоўных салянтства (землеўпарадкавання ўсёго 100 тысяч сімействаў, выкуп за зямлю і т. л.). І памешчыкі, як і прадпрыемцы, захавалі поўную магчымасць барацьбы.

Урад выступіў і супроць каталіцкай царквы, зноў пазбавіўшы яе дзяржаўных субсідый, забараніўшы рэлігійнае выкладанне ў школах і т. л. Гэта, натуральна, аздабала царкоўнікаў. Але ў той-жа час у іх застаўся ўсё іх вельварына «сажачы і поўная свабода агітатыві і прапаганды. Каталіцкая царква аўдыялася па сутнасці асноўнай аборы прапаганды і агітатыві рэакцыяна-фашысцкіх партыі, якія ва ўсёкім вымагу на першых парах таксама прадаўжалі карыстацца поўнай свабоды. Сярот гэтых фашысцкіх арганізацый на першых месіцы ішчы царкоўна-памешчыцкага СЭДА (Іспанская канфедэрацыя аўтаномных правых), узначальваема Хіль Родэсам. У СЭДА — самая буйная фракцыя ў катарсах (96 кілутаў), у яе мяняны сувязі ў арміі, праз паркву яна карыстаецца ўчымава на частку салянтства. Другая фашысцкая арганізацыя — іспан-

урад Асанья іх не арыштаваў, а абмежаваўся пераходам на аддзельныя, але адкасны пасты: генерала Франка — на пост урадавага камісара ў Марока, генерала Гардэла — на пост ваажнага каманданта Балеарскіх астравоў. Там, як выдом, іны падрытвавалі і ўзіялі паўстанне.

План ваеннага паўстання, як выдом, звольніў да наступнага: пачатак паўстання на далёкіх акраінах — у Марока і на астравах, далучэнне флота і высадка з яго дапамогай дэсант; адначасова ваажны мянежы ў буйных цэнтрав Іспаніі, рух з усіх бакоў на Мадрыд.

Ва каго абараніліся рэакцыяна-фашысцкія пачытыцы? Асноўна і апра — камандны склад арміі і флоту. Іны разлічылі, праўда, няўдала, на падтрыманне захаваньня з частой марарці жаніармерыі, так званы «Гвардыя Севілья». Нарэшце, і гэта самае характарнае, асноўнымі ўдарнымі атрадамі рэакцыянага мянежу з'явіліся ваісныя часці, якія размешчаны ў Марока — «самажны легіён» і мараканскія туземныя часці. Заемныя легіён — наёмны корпус, які складаецца з іспанскага і міжнароднага абору; у іх п'яцітэ рускіх белагвардыяцаў. Ужо ў 1934 годзе, пры падаўленні астурыяйскага паўстання рэакцыя пуская з хад легіён і туземныя войскі. Гэта быў першы вынадак выкарыстоўвання іспанскімі кіраўнічымі класамі замежных наймітаў і «важарных» войск супроць «сваёх» работчых і салы, супроць свайго-ж народа. Ужо тады гэта нанесла мажэйшыя,

